



# Навіны

БНФ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

нумар 16 (33)

26 сіння 2000 г.

## Вітчылусті усіх чытачоў газэты з Божым нараджэннем і Новым

Ужо праз некалькі дзён мы ўвойдзем у новае тысячагодзьдзе. Важна бачыць гэты пераход ня толькі як змену ХХ-га стагодзьдзя на ХХІ-ае, але як набліжэнне да новага жыцця, да доўгачаканых пераменаў. Рэгіянальныя лідэры Фронту аптымістычна глядзяць у будучыню, аб чым съведчаць адказы на пытанье: «Што Вы чакаеце ад наступнага году?»

Рыгор БАКІЕВІЧ, старшыня Берасцейской абласной арганізацыі:

— Відаць, першас і галоўнае — гэта зменаў. Так, як мы сёньня живем, далей жыць немагчыма. І мае спадзяваныні грунтующа на tym, што гэтых зменаў чакае большасць беларускага народу. Для гэтага ёсьць усе перадумовы: ёсьць талерантны, працавіты народ, ёсьць цудоўная зямля, ёсьць цудоўная моладзь, ёсьць шмат разумных людзей, якія сёньня ахвярна працуюць у імя будучыні. Для беларусаў наступны год будзе лёсавызначальным. Сёлета мы зрабілі добры задзел для будучых пераменаў. Я лічу, што кампанія «Байкот-2000» дапамагла нам зрабіць праверку сваіх сілаў, знайсьці падыход да людзей. І вынікі выбараў, якія ў Берасці не адбыліся, съведчаць аб tym, што мы можам зъмяніць сітуацыю. Мяне цешыць той настрой съята, які панаваў пасля аўшчэння вынікаў: фарс, які заплянаваў Лукашэнка, намі быў сарваны.

Сёньня людзі чакаюць ад нас еднасці, дапамогі ў вырашэнні галоўнага пытання: «Хто?» Мы павінны вызначыць адзіны падыход дзеля таго, каб кіраўніком Беларусі стаў талерантны чалавек, які зможа эрэзантаваць інтарэсы менаві-

та Беларусі. Да яго патрабаваны будуть невялікія: каб ён заўсёды ведаў, што ён — прэзыдэнт вольнай і незалежнай Беларусі, і павінен перадаць гэтую Беларусь нашым. Беларусь, а ня вобласць Расеі ці нейкай іншай імперыі. Вельмі шмат у нас ёсьць цяжкасцяў, але ёсьць імкненіне знайсьці паразуменіне. Разам мы можам вырашыць усе проблемы.

Анатоль ФЕДАРАЎ, намеснік старшыні БНФ, старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі:

— Як і ўсе ў Беларусі, я чакаю станоўчых зменаў. Як палітык — зменаў у палітычным жыцці: перамогі дэмакратычных сілаў на прэзыдэнцкіх выбарах, у выніку чаго ў краіне пачнуща эканамічныя і палітычныя рэформы. Усё гэта стане гарантам нашага лепшага жыцця, а таксама таго, што мы будзем жыць у незалежнай краіне. Гэта мае асноўныя спадзяваныні. І хаяць сітуацыя складаная, зараз мы працуем дзеля зменаў.

Сяргей МАЛЬЧЫК, старшыня Горадзенскай гарадзкой арганізацыі:

— Наступны год цікавы ва ўсіх аспектах. Год — пачатак новага тысячагодзьдзя. Год павышанай сонечнай актыўнасці, якая супадае з двума пікамі: сямігадовым і трыццацігадовым. Гэта год

палітычных пераменаў у Беларусі. Я ўпэўнены, што Беларусь у наступным годзе стане вольнай ад таго рэжыму, які зараз ёсьць. Думаю, што ў 2001 г. Беларусь будзе беларускай.

Віктар РАМАНІШКА, старшыня Гомельскай абласной арганізацыі:

— Наступны год — год зъмяі. Паводле ўсходняга гараскопу яна сымбалізуе сабой мудрасць. Таму я лічу, што будуть вялікія змены — і ў лепшы бок. Па меншай меры, спадзяюся на гэта, бо паводле натуры я аптыміст. Змены будуть, тым больш што 2001 год — год прэзыдэнцкіх выбараў.

Валенцін БАРАНАЎ, старшыня Менскай абласной арганізацыі:

— Жадаю, каб пашыраліся нашыя шэрагі. Хацелася б, каб беларускі народ зразумеў, дзе ён знаходзіцца, і адчую сваю значнасць.

Васіль ШАЛУХІН, старшыня Віцебскай абласной арганізацыі:

— Я дакладна ведаю, што ў наступным годзе нам давядзецца шмат працаўца. А нашаму народу я зычу, каб у жыцці адбыліся перамены, і беларусы сталі, у рэшце рэшт, «плодзьмі звацца».

Падрыхтавала Алена ПАПЛАУСКАЯ



# ХУТКА БУДЗЕ АДЗІНЫ КАНДЫДАТ

*Каардынацыйная Рада дэмакаратычных сілаў назвала трох прэтэндэнтаў*

У пятніцу, 15 сінегня, адбылося чаргове паседжаньне Каардынацыйнай рады дэмакратычных сілаў. Удзельнікі абмеркавалі шэраг пытаньняў, а таксама вызначыліся з прэтэндэнтамі на званьне адзінага кандыдата ад аўяднанай апазыцыі.

На паседжаньні была

у́хваленая папярэдняя праца, праведзеная Радай. Суб'екты КРДС канстатавалі еднасць пазыцыяў і падыхадаў і пагадзіліся з тым, што трэба працеваць у рамках Каардынацыйнай Рады.

Сярод іншых разглядалася пытаньне аб удасканаленіі дзеянасці Рады ў падрыхтоўцы да выбарчай кампаніі, а таксама пытаньне аднаўлення ўдзелу «Народнай Грамады» ў КРДС.

— Паседжанье прашло канструктыўна, — лічыць старшыня БНФ «Адраджэнне» й Партыі БНФ Вінцук Вячорка.

— Мы звузілі кола асобаў-прэтэндэн-

таў да трох. Бальшыня суб'ектаў назвала імя Сямёна Домаша. Таксама ўзгадваліся імёны Міхаіла Чыгіра і Ўладзімера Ганчарыка. Мы дамовіліся працягнуць міжсуб'ектавую кансультацыю. Зараз Каардынацыйная Рада павінна вызначыць аднаго кандыдата, якога яна будзе пад-

— Гэта самае галоўнае рашэнне, — сказаў Анатоль Лябедзька, старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі. — Мы пррапануем правілы гульні, адолькавыя для ўсіх. На кансультацыі адведзены час. Патэнцыйныя кандыдаты павінны вызначыць свае адносіны. Я думаю, што ні

КРДС, ні БНФ, ні АГП ня

здольныя вылучыць адзінага кандыдата. Гэта здольная зрабіць працэдуру, якая прымесца ўсімі. У бліжэйшым часе абудзецца чаргове паседжаньне, дзе мы праінфармуем аб выніках гэтых кансультацый.

Зразумела, што на будучых прэзыдэнцкіх выбараў досьць важная роля будзе належыць і прафсаюзам. Вылучэнне Ўладзімера Ганчарыка ў якасці прэтэндэнта на званьне адзінага кандыдата съведчыць, на мой погляд, што пэўныя зруші адбыліся і ў афіцыйнай Фэдэрациі прафсаюзаў Беларускай. Што ж датычыць незалежных аўяднаніяў працоўных, то віцэ-прэзыдэнт Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Віктар Івашкевіч, які старшынстваваў на паседжаньні, не хаваў свайго задавальненія ад праводзімых перамоваў:

— Кансультаты ідуць даволі пасльпахова. Выдатна, што колькасць кандыдатаў скарацілася да трох. Я думаю, што ў бліжэйшым часе іх наагул стане два.

Датычна персаналіяў Кангрэс вызначыў свае прыхільнасці — гэта Сямён Домаш. Але прынятае рашэнне, што Кангрэс выступіць за адзінага кандыдата, якога вылучыць КРДС.

Што да рэгіёнаў, то яны гатовыя падтрымаць адзінага кандыдата, які будзе вылучаны. Большасць прадстаўнікоў абласных каардынацыйных радаў, якія ўваходзяць у «Рэгіянальную Беларусь», маюць скардынаваныя пазыцыі. Таму ўжо зараз у рэгіёнах ствараючыя выбарчыя штабы і вядзецца актыўная падрыхтоўка да прэзыдэнцкай кампаніі. На нацыянальным роўні ствараецца адзіны выбарчы штаб цяжкай, таму што такой единасці пакуль да канца не дасягнута. Але працэсы ідуць, КРДС працуе, і даволі канструктыўна. Усе

## Вячаслаў Сіўчык, намесьнік старшыні БНФ, быў больш катэгарычны ў сваіх выказваньнях:

— Я не задаволены тым, што адбывалася на КРДС. Хачу зазначыць, што застаецца тая небяспека, пра якую я казаў яшчэ на жнівеньскім Сойме БНФ, а дакладней — што апазыцыя можа вылучыць два з паловай кандыдаты ў прэзыдэнты. Прычым кожная група, якая будзе стаяць за таго ці іншага кандыдата, будзе апантана даказваць, што менавіта гэты і ёсьць адзіна верным і адзіна правільным. Наступствы гэтага лёгка пралічваюцца.

Я думаю, што мы і самі ў пэўнай ступені вінаватыя ў такой сітуацыі. Нагадаю, што мае прапановы аб стварэнні адзінага штаба пад прэзыдэнцкую кампанію незалежна ад персаналіяў, якія былі дадзеныя яшчэ летам, былі заблікаваныя. Такім чынам, мы самі сабе абняжарваем далейшы шлях ўдзелу ў прэзыдэнцкай кампаніі.

Мне вельмі хацелася б, каб узьнік адзіны кандыдат. Я глыбока пераканаў, што гэта можыцца толькі па той фор-

муле, якую я пррапаноўваў на апошнім Сойме: тэрміновае стварэнне камітэта з восьмі палітычных партыяў, якія здольныя працеваць кааліцыйна. Калі гэтага кроку ня будзе, то мы выйдзем на прэзыдэнцкую кампанію паводле формулы Чарнамырдзіна — хацелі як лепей, а атрымаем — як заўсёды.

Самае кепскае, што часу засталося ўжо зусім мала. Таму мусіць ісці ўзгодненая кааліцыйная праца на ўсіх роўнях. Мусіць ужо быць падрыхтаваныя сьпісы сябраў выбарчых камісіяў на кожны ўчастак у Беларусі, мусіць быць сформаваныя асновы ініцыятыўных групаў і тыя валянтыры, якія мусіць займацца агітацыяй і назіраннем.

Я ўсё-такі застаюся пры сваіх ранейшых перакананьнях, што без прыняцця сістэмнага пляну КРДС і без стварэння адзінага штаба наагул гаварыць аб прэзыдэнцкай кампаніі 2001 года — гэта зайніца аматарствам.

# БЕЛАРУСЬ І ЧЭХІЯ: РАЗАМ У БУДУЧЫНЮ

З 11 па 13 сінення праходзіў візит лідэраў беларускіх дэмакратычных арганізацый у Чэхію. Склад дэлегацыі ў значнай ступені адлюстроўваў склад кааліцыі дэмакратычных сілаў: Анатоль Лябедзька – кіраўнік Аб'яднанай грамадзянскай партыі, Станіслаш Шушкевіч – кіраўнік Беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады, Алеся Бяляцкі – старшыня Рабочай групы Асамблей дэмакратычных наўрадавых арганізацый і Праваабарончага Цэнтру «Вясна» і Алеся Міхалевіч – кіраўнік Маладзёвага інфармацыйнага цэнтра.

Дэмакратычныя лідэры сустрэліся з парламентарамі й прэзыдэнтам Вацлавам Гавэлам. «Навіны БНФ» папрасілі распавесці пра візит у Чэхію старшыню БНФ Вінцуку Вячорку.

– Паездка ў Прагу кіраўнікоў беларускіх дэмакратычных палітычных партыяў і грамадзкіх арганізацый рыхтавалася даўно. Тэхнічным бокам візиту здзяйснялася чэская фундацыя «Чалавек у нядолі», што працуе ў проблемных краінах і ўжо некалькі гадоў мае ў Менску сваё прадстаўніцтва (як, дарэчы, мала якія іншыя замежныя фундацыі й арганізацыі). Ініцыятыву выяўлялі і мы. Я, напрыклад, паслаў быў прэзыдэнту Вацлаву Гавэлу ліст падзякі за ягоныя вітаныні Ўсебеларускаму зъезду за незалежнасць, які адбыўся ўлетку. Прыватныя кантакты былі ў нас раней з чэскімі сэнатарамі й дэпутатамі ніжній палаты парламэнту, якія самі маюць дысыдэнцкую біяграфію і таму добра разумеюць нашыя беларускія праblems ў змаганыні за дэмакратыю і ў абарону незалежнасці.

– З кім з чэскіх лідэраў сустракалася беларуская дэлегацыя ў Чэхіі?

У ліку найбольш істотных сустрэчаў трэба назваць спатканыні з сэнатарамі Міхалам Жантоўскім – старшынём міжнароднай камісіі Сэнату, і сэнатарам Янам Румулам – кіраўніком Аб'яднанага дэмакратычнага альянсу. Яны бывалі ў Беларусі, дарэчы, у дзень Чарнобыльска-га Шляху, і выдатна разъбіраюцца ў нашай сітуацыі. Сэнатары пацвердзілі ражучую пазыцыю па ўсіх пытаньнях якія мы ўздымалі: непрызнаныне лукашэнкаўскага рэжыму, ціск на Москву з мэтай недапушчэння інкарпарацыі Беларусі ў Расею, змаганыне за дэмакратычныя ўмоўы прэзыдэнцкіх выбараў. Гэтыя сэнатары прадстаўляюць правацэнтрысцкія сілы, але мы сустракаліся таксама з людзьмі кіроўнага блёку партыі ОДС і сацыял-дэмакратаў, сярод іх спадар За-Ралек – кіраўнік Міжнароднай камісіі ніжній палаты чэскага парламэнту. Сустракаліся мы з намеснікам міністра замежных спраў Марцінам Палоўшам, з



Падчас сустрэчы з чэскім прэзыдэнтам

упаўнаважаным па правах чалавека чэскага ўраду Петрам Углам (абодва – з кола людзей, зьнітаваных супольнай барацьбой за дэмакратыю й незалежнасць Чэхіі). Я ўсьцешаны, што нам атрымалася ўбачыцца з Петрушкай Шустравай – жанчынай, якая калісьці ўдзельнічала ў чэска-польскіх патаемных сустрэчах у гарах, дзе чэскія і польскія дысыдэнты дамаўляліся аб узаемным перакідванні нелегальнай літаратуры. Зараз яна – вядучы публіцыст штодзённіка «Lidove noviny».

Вельмі прыязным было спатканыне з віцэ-спікерам Сэнату (некалькі дзён таму ён стаў спікерам) Петрам Пітгартам. Ягоная перамога на выбарах маршалка сэнату, паказвае, што правацэнтрысцкая кааліцыя зноў адбudoўвае свой уплыў у Чэхіі.

– Якія тэмы абмяркоўваліся падчас сустрэчай?

– Паўсюль абмяркоўвалася дылема – што рабіць з рэжымамі кшталту лукашэнкаўскага: ізаляваць іх, пры гэтым інтэнсіўна контактуючы з грамадзтвам, народам, грамадзянскай супольнасцю, ці спрабаваць зь імі контактаўца, гандляваць, падкормліваць. Уесь час падымалася праблема г. зв. «зборжавага контракту», калі Чэхія дала кредит беларускаму ўраду на закупку зборжжа. Чэхія вельмі цікавіла, які ўсё ж быў лёс гэтага зборжжа: ці яно сапраўды пайшло на ўспамажэнне нашага народу, ці на тое, каб узмацніць лукашэнкаўскі рэжым.

– Якая з сустрэчай была для Вас самай значнай?

– Вядома, з прэзыдэнтам краіны Вацлавам Гавэлом. Гэта чалавек легендарны, выдатны, сусветнага роўню драматург. Ягонае імя памятнае ўсім, хто жыў у той час ці вывучаў гісторыю чэскай антытаталітарнай рэвалюцыі, пачынаючы з 1968 г., і аксамітнай рэвалюцыі 1980 г. Чэхія падала сьвету выдатны

прыклад таго, як пераход ад таталітарызму да дэмакраты можа ўзнічаць чалавек плоць ад плоці з культуры, зь літаратурнай традыцыі, які добра разумее, што такое маральны і эстэтычныя каштоўнасці, чалавек, які эстэтызаваў сама кіраваныне дзяржавай і надаў моцны маральны імпульс чэхам, каб вызваліцца ад камуністычнага спадкаемства. Нашая сустрэча з чэскім лідэрам доўжылася ў два разы больш, чым было заплянавана.

Вацлав Гавэл ведае беларускую сітуацыю. Ён выказаў цвёрда перакананне, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь верніца ў сям'ю цывілізаваных народаў, дэклараваў нам падтрымку сваім аўтарытэтам, сваім словам на міжнародным роўні. На сустрэчах прэзыдэнтаў цэнтральна-эўрапейскіх краін, на эўрапейскіх спатканнях чэскі прэзыдэнт будзе выступаць супраць прызнаныя нелегітимнай палаты прадстаўнікоў, будзе вітаць намаганыні аб'яднаных беларускіх дэмакратычных сілаў дабіцца дэмакратычных умоваў выбараў і перамагчы ў наступным годзе.

– Якія вашыя асабістыя ўражаныні ад сустрэчы з чэскім лідэрам?

– Я падараваў Вацлаву Гавэлу кампакт-дыск з записам нашага выдатнага сьпевака, тэнара Міхала Забэйды-Суміцкага, чалавека, якому не знайшлося месца на Бацькаўшчыне ў пасыльваенны час, і таму ён жыў у Празе. Таксама ад імя беларускай дэлегацыі мы ўручылі прэзыдэнту Чэхіі камізэльку зь ліку тых у якіх хадзілі пікетоўцы 10 сінення – з выявай Ганчара і подпісам «Віктар Ганчар – дзе ён?». Гэта, я думаю, прымусіла Гавэла прыгадаць часы, калі ён са сваімі сябрамі змагаўся за свабоду, выступаў супраць зыняволеніяў і зынікненія палітычных апанэнтаў камуністычнага рэжыму.

Гутарыла Маша Савушкина

# Рэспубліканская партыя ЗША

Рэспубліканская партыя нарадзілася ў 50-я гады XIX стагодзьдзя. Стварэнне партыі было ініцыяванае актывістамі антырабаўладальніцкага руху, а таксама тымі, хто выступаў за інвеставаньне ўрадам сродкаў на разьвіццё заходніх землоў. Першая нефармальная партыяна сустрэча адбылася ў невялікім мястечку Рыпан (штат Вісконсін), на паўночны заход ад Мілуокі.

Першая афіцыйная Рэспубліканская канфэрэнцыя адбылася 6 ліпеня 1854 году ў горадзе Джэксан, штат Мічиган. У 1856 годзе рэспубліканцы сталі агульнанацыянальной партыяй, калі іх кандыдат – Джон Фрымант – быў вылучаны на пасаду презыдэнта. Нягледзячы на тое, што рэспубліканцы лічыліся тады «трэцяй партыяй», паколькі дзівюхпартыйную систэму таго часу прадстаўлялі дэмакраты й вігі, Фрымант атрымаў 33% галасоў.

А праз 4 гады Абрагам Лінкольн стаў першим рэспубліканскім презыдэнтам ЗША.

У 1861 годзе ў Злучаных Штатах пачалася вайна паміж дэмакратамі Поўначы й рабаўладальнікамі Поўдня. Падчас грамадзянскай вайны, насуперак пададам свайго ўраду, Лінкольн падпісаў Пракламацыю, якая зрабіла рабоў вольнымі. Перамога ў грамадзянскай вайне (якая скончылася ў 1865 годзе) умацавала пазыцыі рэспубліканцаў на амэрыканскай палітычнай сцэне.

Дзякуючы намаганням Рэспубліканской партыі былі прынятыя: 13-я Папраўка да Канстытуцыі, якая абвесьціла рабства па-за законам, 14-я, якая гарантавала роўную для ўсіх абарону падзеяў законаў, і 15-я, якая дапамагла абараніць права афраамэрыканцаў у сфэры выбарчага заканадаўства.

Рэспубліканская партыя адыграла таксама вядучую ролю ў наданьні жанчынам права голасу. У 1896 менавіта рэспубліканская большасць упершыню прыхільна паставілася да права жанчын браць уздел у выбарах.

Калі 19-я Папраўка была, у рэшце

рэшт, дададзеная да Канстытуцыі, заканадаўчыя органы 26 штатаў з 36, якія прагаласавалі за яе ратыфікацыю, кантроліваліся рэспубліканцамі. Першай жанчынай, якая была абрачная ў Кангрэс ЗША, стала ў 1917 годзе рэспубліканка Жанэт Рэнкін з Мантаны.

Прагрэсіўная палітыка рэспубліканцаў мела свой плён: з 1868 па 1892 гады яны выйграли 5 презыдэнцкіх выбараў з 8 сямі.

Заканчэнне XIX стагодзьдзя стала часам разьвіцця буйных карпарацый, якое зъмяніла Амэрыку й разам з ёй Рэспубліканскую партыю, якую сталі актыўна падтрымліваць буйныя ўласнікі, вытворцы й прадпрымальнікі. Свае галасы адавалі рэспубліканцам таксама тыя групы насельніцтва, якія адчувалі небяспеку з боку імігрантаў новае хвалі – з Ірландыі й Італіі.

У 1912 годзе былы презыдэнт-рэспубліканец Тэадор Рузвэлт (ня блытаць з дэмакратам Франклінам Рузвэлтам) пайшоў на выбары як кандыдат ад створанай ім Прагрэсіўнай партыі. У выніку рэспубліканскі электарат быў расколаты, і выбары выйграў дэмакрат Ульсан.

Рэспубліканская партыя вярнулася ў Белы Дом у 1920 годзе й утрымлівала яго да 1932 года, калі працяглая Вялікая дэпрэсія прывяла да перамогі дэмакрата Франкліна Рузвэлта.

Пасля Другой сусветнай вайны асноўнай тэзай зънешнепалітычнай дактрины рэспубліканцаў стаўся антыкамунізм. З 1952 па 1960 гг. Аўальную Залю Белага Дому займаў прадстаўнік рэспубліканцаў генэрал Дуайт Эйзэнхаўэр, які падчас вайны быў камандзерам хаўрусьніцкіх войскаў у Заходній Еўропе.

Наагул, з 1952 па 1992 год Белы Дом знаходзіўся ў руках рэспубліканцаў 28 гадоў – пры презыдэнтах Эйзэнхаўэры, Ніксоне, Фордзе, Рэйгане й Бушы-старэйшым. Падчас презыдэнцтва апошніх, Рэйгана й Буша, Злучаныя Штаты сталі адзінай звышдзяржавай савету, атрымаўшы перамогу ў Халоднай вайне над СССР. Менавіта пры Рэйгане палітыка антыка-

мунізму атрымала сваё рэальнае ўвасабленыне. Прывічныя кіраўнікам ЦРУ сп. Кейсі, які сваёй жыццёвой місіяй лічыў вызваленіе съвету ад камунізму, Рэйган і сваёй мэтай бачыў паразу СССР. Ён перамог дзякуючы рашучым, съмелым дзеянням, скіраваным на зынсільванне камуністычнай імпэрыі: ЗША падтрымлівалі масульманскі рух ў Сярэдняй Азіі, маджахедаў у Аўганістане, «Салідарнасць» у Польшчы – гэтыя крокі прывялі фактычна да развалу т.зв. «сацыялістычнага лягеру». Эканамічны ціск на СССР ажыццяўляўся праз жорсткае абмежаваньне доступу СССР да новых тэхналогіяў Еўропы й ЗША (на ўласныя ўжо не хапала сродкаў) і захады па зъмяншэнні коштаў на нафту, якая давала асноўныя валютныя сродкі камуністычнаму ўраду.

Дэмакрат Ульям Клінтан, дзякуючы посьпехам ЗША ў вонкавай палітыцы дый істотнаму эканамічнаму ўздыму, утрымліваў Белы Дом цягам апошніх восьмі гадоў. Але XXI стагодзьдзе Амэрыка сустракае з новаабраным презыдэнтам-рэспубліканцам Джорджам Бушам-малодшым. Рэспубліканцы маюць таксама перавагу (хоць і не вялікую) у Кангрэсе ЗША. З губэрнатараў штатаў 31 – рэспубліканец.

На працягу ўсёй багатай і доўгай гісторыі Рэспубліканской партыі яе прынцыпы застаюцца нязменнымі: асобныя грамадзяне, а не ўрад, могуць прымець лепшыя рашэнні; і «ўсе людзі маюць роўныя права».

Сымбалем Рэспубліканской партыі ёсьць слон. Ён з'явіўся ў 1874 годзе, калі дэмакраты імкнуліся напалохаць выбаршчыкаў тым, што нібыта презыдэнт Грант будзе шукаць магчымасці балітавацца на «беспрэзідэнтны» трэці тэрмін. Томас Наст, карыкатурист выдання «Харпэс Уіклі», намаляваў сітуацыю такім чынам: асёл дэмакратаў імкнецца напалохаць рэспубліканскага слана – і абодва сымбалі замацаваліся за партыямі.

**Аляксей ЯНУКЕВІЧ,**  
сябра Сойму БНФ.

Працяг. Пачатак на стар. 1

## ХУТКА БУДЗЕ АДЗІНЫ КАНДЫДАТ

разумеюць, што толькі супольная праца ў рамках Рады можа даць рэальны вынік. Таму любыя размовы пра тое, што КРДС расколваеца і з'яўляецца прафсаюзным арганізаціў або нейкія партыі, ёсьць няправайдай.

Спрэчкі, безумоўна, ідуць. Але яны заўсёды былі і будуть – на тое гэта І Каардынацыйная рада. І каб скаардынаўцца дзеяньні, абмяркоўваюцца розныя падыходы. Усе жадаюць, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай, і абмяркоўваюць мэханізмы дасягнення гэтага. Таму пытаньне адзінага кандыдата

разглядаецца не з пазыцыяў «люблю – не люблю», а зыходзячы з таго, на сколькі той ці іншы кандыдат можа стаць мэханізмам дасягнення дэмакратыі ў Беларусі. Цешыць тое, што ніякіх расколаў і дэмаршаў няма.

Партыя працы ўзыняла пытаньне аб аднаўленні дзейнасці «Народнай Грамады» ў складзе КРДС. Як вядома, удзел БСДП быў прыпынены. На паседжаньні разглядалася магчымасць кампраміснага вырашэння гэтага пытання. Спадару Лемяшонку было даручана правесці неабходныя кансультатыўныя. Варта спадзя-

вацца, што «Народная Грамада» перадае свой нутраны крызіс і далучыцца да супольнай працы ў складзе КРДС.

Такім чынам, мінулае паседжанье Каардынацыйной Рады засвідчыла, што аб'яднанія апазыцыі гуртуе ўсе свае сілы, каб выступіць адзінным фронтам на презыдэнцкіх выбарах. Зразумела, што такое гуртуванье ёсьць вельмі небяспечным для Лукашэнкі, таму можна чакаць любых кроکаў з боку. Аднак апазыцыя гатовая да ўсіх магчымых варыянтаў разьвіцця падзеяў.

**Ян ВАЙТОВІЧ**

# ІТАЛІЯ: ЦІ ПЕРАМОГУЦЬ СЭПАРАТЫСТЫ ЎНУТРЫ АБ'ЯДНАЙ ЭЎРОПЫ

У сярэдзіне 90-х гг. Эўропа перажывала сапраўдную крызу, і відавочным стаўся той факт, што ўсё большая частка насельніцтва ёўрапейскіх краінаў з разнастайнай багатай і старажытнай культурай жадае стварэння магутнага саюза. Аднак сённяшняя Эўропа ўяўляе сабой жорсткую систэму, звод законаў і правілаў, выкананыне якіх патрабуецца ад кожнага сябра Супольнасці. У ідэале, такое ўтварэнне, як ЭЗ, патрабуе аднароднасці, аднолькавасці ў асноўных сферах дзяржаўнай арганізацыі ўсіх удзельнікаў, бо аднароднасць зъяўляецца асноўнай вартасцю злучэння дзяржавай. Дасягненне гэтага на сённяшнім этапе бачыцца амаль нерэальным, калі браць пад увагу няўдачы нутраной палітыкі некаторых краінаў, урады якіх на працягу многіх гадоў імкнуліся дасягнуць гэтай мэты ў межах сваёй дзяржавы..

## Гісторыя

Сучаснае дзяржаваўтварэнне – Італія – усталявалася ў сярэдзіне 19 ст. Прchyнай гэтага стала барацьба паўночных правінцыяў за незалежнасць ад Аўстрыі. Пасля першай няўдалай спробы вызваліцца ад прыгнёту паўночныя каралі схарусаваліся з кіраунікамі цэнтральных і паўднёвых правінцыяў і дадучылі іх да Лімбарды – найбуйнейшай правінцыі на Поўначы. Але адзінае, што сапраўды злучала гэтых землі, акрамя палітычных актаў і дакументаў, была італьянская мова, агульныя карані і багатая антычная гісторыя, нашчадкамі якой лічылі сябе як паўночнікі, так і паўднёўцы. Падзяляючы фактараў, якія стаялі вельмі востра ў новаствораным каралеўстве, было значна больш. Поўнач на той час знаходзілася ў эпіцэнтры моцных рэвалюцыйных хваляванняў і прагрэсіўных палітычных чынаў, якія ўзрушылі Эўропу ў сярэдзіне 19 ст. На поўдні жыцьцё амаль не змянялася стагодзьдзямі з-за свайго кансерватыўнага ўкладу, сканцэнтраваным у асноўным на сельскай гаспадарцы. Упłyvala таксама і геаграфічнае становішча, якое спрычынілася таму, што паўднёвая правінцыя засталіся як бы па-за мяжой усіх прагрэсіўных пераменаў, якія зъянілі лёс ёўрапейскіх дзяржаваў.

Галоўнай мэтай далейшай нутраной палітыкі ўраду Італіі стала стварэнне адзінай грамадзкой супольнасці ў дзяржаве, каб надаць грамадзству тоеснасць. Але ўсе спробы скасаваць канфлікт амаль не мелі посьпеху.

Свайго найвышэйшага ўздыму супрацьстаянне ў грамадзстве дасягнула ў нашым стагодзьдзі, на початку 90-х, калі агульнавядомымі сталі дзеяньні мафіёзной суполкі Cosa Nostra на поўдні Італіі. Вядомымі сталі і жахлівые факты гандлю людзьмі ў Нэапалі і Палермо, наркабізнес, які зъяўляўся асноўнай крыніцай прыбылку для жыхароў невялікіх мястечак, што цалкам залежылі ад яго, беспрацоўе і прастытуцыя. Да гэтага дадавалася поўная бездапаможнасць афіцыйнай улады – карумпаванай і залежнай ад мафіі, якая кіравала разам з дзяржавай.

На хвалі ўсеагульнага абурэння становішчам у дзяржаве паўсталі самая

канфлікту мэнталітэтаў, і больш за ўсё бачны на роўні даверу, прыватных стасункаў і стаўленняў паміж людзьмі. Гэтая съядомасць бачная на прыкладзе вельмі папулярных на Поўначы анэкдотаў, кшталту: «Сустракаюцца ізапалітанец і турынец ...» Кляць паўночнікі са звычкі паўднёвых італьянцаў шматесьці, спаць паслья абеду, прыхільнасці да шумных вечарынак зь неабмежаванай колькасцю віна. У сваю чаргу на Поўдні ставяцца да паўночнікаў як да фармальных, схематычных і закрытых людзей.

Пазіцыю Lega Nord сёння падзяляюць перадусім жыхары невялікіх паўночных мястечак, а ў вялікіх мэгапол-



мощная палітычная плынь сэпаратысцкага кірунку – Lega Nord. Яе лідэрам стаў заможны паўночны прадпрымальнік Карло Боссі. Ліга атрымала значную падтрымку грамадзянаў на выбарах і заняла важкую пазыцыю ў новым парламэнце. Шэраг ініцыятываў Лігі ў адносінах да статусу паўночных правінцыяў былі прынятыя парламентам пад націскам большасці. У выніку Поўнач атрымала больш свабоды на самакіраванье ў параўнанні з астатнімі рэгіёнамі, а сацыяльныя сферы (мэдыцина й адукацыя) цалкам пераходзілі пад кірауніцтва мясцовых органаў.

## Сучаснасць

Сёння канфлікт паміж Поўднем і Поўначчу перадусім носіць характар

ісах кшталту Турыну ці Міляну нязменна перамагаюць касмапалітычныя погляды.

За апошнія гады ўрад Італіі, улічваючы гістарычны досьвед краіны, у асноўным прыкладае выслікі дзеля стварэння адкрытай грамадзкой супольнасці, не ўніфікаванага ўтварэння, а дзяржавы, якая ўключае ў сябе народнасці з рознымі інстытуцыямі, першым кілотам якой зъяўляецца замежная палітыка і абарона. Магчыма, менавіта такая схема і зъяўляецца мадэлью будучай Эўропы – супольнасці краінаў, якая захоўвае за сваімі сябрамі широкія паўнамоцтвы, а народам назаўсёды пакідае іх культуру, дасягаючы гэтым сваёй асноўнай мэты.

Маша САВУШКІНА

# Новы «Занавес», папякі і Эўразвяз

**Суровы кантроль на  
ўсходній мяжы –  
кошт уваходнага  
квітка ў Эўрапейскую  
супольнасьць**

На сэрцы Эўропы чарговы шнар – лінія падзелу ў выглядзе драчнай агароджы, тысячи памежнікаў-ахоўнікаў і сеткі наглядальных вежаў. Шнар праз усё сэрца Эўропы – 745 міляў, а ў кіламэтрах дык больш за тысячу: ад Карпатай на поўдні да Балтыйскага мора на поўначы. Хочаш патрапіць на супрацьлеглы бок – атрымай візу і прайдзі «кампутарны» фільтар.

Але на гэты раз расейцы тут ні прым. Яны і самі з пачуцьцём неспакою глядзяць на вяртаныне «савецкае систэмы» падвойных драчных кардонаў. Усходняя імпэрыя ўжо ня можа трymаць сваіх васалаў па гэтым бок. Гэта заходніяя багацеі трymаюць бяднейшых «родзічаў» з Усходу на адлегласці.

Паліакі зь непрыемным прадчуваннем ставяцца да «Новага Занавесу» як да палітыкі Эўразвязу, але гэта кошт. Той кошт, што мусіць заплаціць Польшча за права аб'яднацца з Эўропаю. І ў 2005 годзе ці нават раней (калі



ларусаў, украінцаў ды нават летувісаў рабіць ніхто не съпяшаецца. Наадварот, паўпразыстая мяжа з Польшчай хутка згубіць сваю адносную празыстасць – здароў, «Жалезны Занавес-2». Хаця Варшавскі погляд на сяброўства ў эўраструктуры быў крыху іншым. Для іх гэта было хутчэй сцверджаннем дзяржаўнае ідэнтыфікацыі прысутнасці на мапе Эўропы ў паўнавартасным канцэсьце. Адным словам – узнагародай за звязрэнне камунізму і далучэнне да НАТО.

6 гадзінаў цягніком ад Варшавы – і мы ў лясных абшарах Бяшчадаўскіх гор на памежжы Польшчы і Украіны. У мінулым месяцы тут атрымала блаславенне новая наглядальная вежа. Сам міністар унутраных спраў прысутнічаў на цырымоніі.

Польская-украінская мяжа толькі-толькі акрыяла пасыль каліпсу расейскага рубля, які прыпыніў мільёны «чайнакоў» з усходу. Гэта мяжа за апошніяе стагодзьдзе пераходзіла з рук у рукі не аднойчы. Апошні раз – у 1948 годзе, калі больш за 650 000 этнічных украінцаў былі дэпартаваныя адсюль (Ушышкі Горныя) пасыль партызанскае вайны, у якой разгарнула дзеянні Украінская Нацыяналістычная Армія.

Раны дагэтуль не загаіліся. У вёсачках на Пшэмисьльшчыне там-сям зьяўляюцца някідкія помнікі украінскім нацыяналістам, якія паліакі клянушца зруйнаваць. А ў самім Пшэмисьлі, у адной з цэркваў, ёсьць помнік загінулым, што ня можа ня выклікаць абурэнніе. Двухга-

ловы арол з нацысцкай свастыкай пад адным крылом і надпіс: «На ўшанаванье няявінных польскіх жыхароў, па зверску забітых украінскімі бандытамі на паўднёва-ўсходніх межах Польшчы ў 1942-48 гады». Украінская газета «Высокі Замак» разглядае гэтыя землі як «Украіну, акупаваную Польшчай».

Праз мяжу ў Львове – паралельныя спрэчкі. На гэты раз яблык разладу – маўгілы польскіх жаўнероў, што абаранялі горад ад украінцаў у лістападзе 1918 г. Арыгінальныя інскрыпты на маўгілах былі прыблізна такога кшталту: «На ўшанаванье тых, хто загінуў, абараняючы Львоў і паўднёва-ўсходнюю польскую мяжу». Украінская прапанова на «невядомых польскіх жаўнероў» гучала як «У гонар загінулых за незалежнасць краіны». А якой краіны – гэта ўжо кожны вырашае па-свойму.

Толькі ў апошні месяц Пшэмисль зрабіў адчувальны крок – пусціў «хуткасны» аўтобус на Львоў. Зараз шлях у 90 кіламетраў займае нейкія 5 гадзін: 30 хвілін да мяжы, 3 гадзіны на хабар украінскім памежнікам і гадзіна з паловай да Львова.

На гэты памежны мазоль і мае намер наступіць Брусэль. «Увядзенне больш жорсткіх патрабаваніяў да пераходу мае толькі інгатыўныя наступствы», – не сумняеца Мар'ян Майка, муніципальны галава Пшэмисьля. «Павялічыца ўзровень злачыннасці, колькасць бандытаў. Гандаль зьменшицца, ровенъ бесправоў рэзка падскокне. Украінцы-

працяг на стар. 7



паліакі будуть сябе добра паводзіць) самая доўгая мяжа Эўразвязу паліака па ўсходній польскай мяжы.

Натуральна, гэта не варшавская ініцыятыва. Патрабаваныні да больш жорсткага памежнага кантролю генэруюцца ў Бэрліне, Парыжы ды Лёндане. Польшчу рады бачыць у эўрапейскім клюбе, але запрашэнні для расейцаў, бе-

пачатак на стар. 6

## Новы «Занавес», палякі і Эўразьвяз

прыхільнікі рэформаў страцяць магчы-  
масць назіраць за разывіццем падзеяў  
у Польшчы. Каравай кажучы, мы спаў-  
заем у мінулае, хоць і ўсьведамляем, што  
яно далёка ня цукар».

Міністар замежных справаў Польш-  
чы Радэк Сікорскі, даўні сябра «Салідар-  
насці», якому Вялікабрытанія гарант-  
вала палітычнае сховішча ў свае часы,  
у расчараўаныні: «Насамрэч мы зрабілі  
вельмі шмат, каб звергнуць камунізм.  
Заходняя Эўропа за апошнія дзесяці-  
годзьдзе атрымала з гэтага гарантую ста-  
більнасці і міру – ізноў нашая заслуга.  
А гэта значна болей, чым любы кошт па-  
шырэння Эўразьвязу. Мы зараз зна-  
ходзімся ў супяречнасці. З аднаго боку,  
нам рапаць падтрымліваць добрыя ста-  
сункі з Расеяй. А зь іншага – увесці віза-  
вы рэжым для тых жа расейцаў, украін-  
цаў, беларусаў».

Спадар Сікорскі адной з прычынаў  
краху камунізму ва Ўсходней Эўропе  
бачыць магчымасць наведваць іншыя  
краіны: «Ня толькі Балгарыю, але і За-  
ходні Бэрлін, Вену, Швэцію й Лёндан.  
Мільёны палякаў даведаліся, як працуе  
дэмакратыя і рынковая эканоміка. Вось  
што мы хочам паказаць беларусам  
і украінцам».

Палякі, канешне, падсалодзяць пілю-  
лю людзям па той бок фартыфіканай  
мяжы. Але іх дагэтуль непрыемна перас-  
мыкае ад прапановы разъясняць імя-  
мецкіх і аўстрыйскіх гардаў на ўсходнім  
кардоне ЭЗ.

«Я чуў гэтую ідэю, але да яе трэба  
ставіцца асьцярожна. Натуральная, нічо-  
га ня можа вырашацца бяз згоды ўра-  
ду», – кажа Сікорскі.

Нягледзячы на пэўныя саступкі, новы  
памежны кантроль – дрэния навіна для  
людзей кшталту Міраслава Сідара – эт-  
нічнага украінца, чые бацькі былі дэпар-  
таваныя ў 1947 годзе. Ён кіруе аўтобус-  
най кампаніяй, што робіць у тым ліку  
і перевозкі «Львоў – Пшэмисль», «Калі  
вы хочаце падзелу, бандытаў, мафію, то  
ўводзьце візы. Дзіве супольнасці толькі  
пачалі забываць мінулыя канфлікты  
і наладжваць контакты. Нам кажуць –  
будзьце годнымі эўрапейцамі, але зап-  
лацице за гэта. Кошт – больш цяжкія  
ўмовы перасячэння мяжы. Але што мы  
ствараем? Рынак на задавальненіне За-  
хаду?» – кажа Міраслаў.

А мы ізноў пераносімся на нагля-  
дальную вежу ў гарах. Наглядальная  
пляцоўка хутчэй нагадвае ўтульную рэ-  
старацію з відам на даволі прывабны  
мяццовы краявід. Капітан Томаш Да-  
жынкевіч паказвае ўдалечыню: «Глядзі-  
це, празь дзвеяць кілямэтраў пачынаец-  
ца Украіна».

«The Guardian» Дэвід ХЭРСТ  
і Андрэй САРОТНІК

## Першы выпуск «Славутых імёнаў Бацькаўшчыны»

З'явіўся першы выпуск калектыўнага  
даследавання «Славутыя імёны Бацькаў-  
шчыны».

Гэтае выданье рэалізуецца ў рамках  
праграмы «Славутыя імёны Бацькаўш-  
чыны», над якой працуе Нацыянальны  
навукова-асветны цэнтар імя Ф. Скары-  
ны. Над кнігай працавала група гісторы-  
каў на чале з Анатолем Грыцкевічам, ся-  
брам Сойму БНФ, старшынём Культурн-  
іцкай камісіі Фронту. У першы выпуск  
увайшлі 33 міні-манаграфіі пра бела-  
рускіх вучоных, пісьменнікаў, палітыч-  
ных, грамадзкіх і ваенных дзеячоў 12-19  
ст. Разам са славутымі імёнамі сустрака-  
юцца і меней вядомыя. Наперадзе яшчэ  
каля 200 манаграфій, гэта значыць – каля  
10 кніжак сэрыі. Мяркуецца, што міні-  
манаграфіі будуть у далейшым скарыс-  
таныя для стварэння «Беларускага біяг-  
рафічнага слоўніка».

## Перапіс гомельскіх маладзёвых арганізаціяў

У Магілёўскім гарвыканкаме прайшло  
паседжанне, прысвячанае проблемам  
моладзі. У прыватнасці, улады цікавілі  
колькасць моладзі, якая ўваходзіць у гра-  
мадzkія арганізацыі.

Напярэдадні ўва ўсіх навучальных ус-  
тановах горада правялі апытанье. Кожны  
вучань мусіў адзначыць, ці ён сябрам якой-небудзь арганізацыі, і калі  
так, то якой менавіта. Такім чынам ад-  
дзел па «барацьбе» з моладзьдзю склаў  
рэйтынг гомельскіх маладзёвых арганіза-  
цыяў і палітычнай колькасці тынэйджэраў,  
якіх ахоплівае маладзёвы рух.

Мэта правядзення мерапрыемства не  
зразумелая: ці гэта просты падлік сацы-  
яльна актыўнай моладзі, ці паводле вын-  
ікаў будуть разъяркоўвацца сродкі, ці  
па іншай таемнай прычыне.

## ВЕРШ НА СВАБОДУ

На пачатку стагодзьдзя першая бела-  
руская паэзія пісала «Хрест на свабоду»;  
у сярэдзіне стагодзьдзя пазыўныя бела-  
рускай службы радыё «Вызваленне» ад-  
крываліся радкамі першага паэта нацыі  
«Свабоднае слова ты, роднае слова!»

На пачатку новага стагодзьдзя мы  
з'явяртаемся да нашых слухачоў – усіх,  
хто даражыць свабодай, любіць вольнае  
слова: стварыць новую анталёгію вершаў  
пра свабоду, за якую беларусы змагаліся  
у мінулыя вякі, без якой немагчыма год-

## Салігорскія дэмакратычныя прафсаюзы падтрымліваюць кандыдатуру Домаша

14-15 сінеглядня на паседжанні Саве-  
ту прадстаўнікоў Кангрэсу дэмакратыч-  
ных прафсаюзаў, што праходзіў у Салі-  
горску, было вырашана падтрымаць на  
прэзыдэнцкіх выбарах, якія адбудуцца  
у наступным годзе, кандыдатуру адзіна-  
га кандыдата ад дэмакратычных слаў  
Сямёна Домаша.

Як паведаміў старшыня салігорска-  
га «Клубу выбарнікаў», намесьнік стар-  
шыні Беларускага незалежнага прафса-  
юзу Мікалай Дзялендзік, такое рашэн-  
не было прынятае практычна адзінага  
блізкага. На паседжанні прысутнічала  
больш за 30 чалавек – прадстаўнікі Бе-  
ларускага незалежнага прафсаюзу, Сва-  
боднага прафсаюзу беларускага, Сва-  
боднага прафсаюзу металістаў і Дэмак-  
ратычнага прафсаюзу транспартнікаў.

## Амэрыканцы напужалі Крычаўскі КДБ

9 сінеглядня Крычаўскае грамадзкае  
аб'яднанне «Кантакт-цэнтар» наведа-  
ла дэлегацыя амбасады ЗША на чале  
з аташэ па сроках масавай інфармацыі.

Дыпляматы азнаёміліся з працай  
аб'яднання, зь перашкодамі, якія чы-  
няць яму мясцовыя ўлады. Візит супра-  
цоўнікаў амбасады нарабіў шмат спо-  
лаху ў горадзе. Дзіўна глядзеўся бліскучы  
«Ford» на шкарбатых і брудных вуліцах.  
Кіраўнік гарадзкога аддзялення  
ўпраўлення КДБ некалькі наступных  
дзён звёў на тое, каб высьветліць, хто,  
да каго і навошта прыехаў у Крычаў.

BARC

на ўвайсці ў ХХІ стагодзьдзе.

У эфіры будуть гучыць толькі но-  
выя творы, напісаныя спэцыяльна для  
гэтай перадачы.

Дасылайце вашыя вершы на адрас  
Менск-5 паштовая скрынка 111, а так-  
сама ў рэдакцыю «Нашай Нівы», паз-  
начайце зваротны адрас і телефон.

Новыя вершы волі – год 2001-шы,  
што дыкуюць хвалі «Свабоды».

Беларускія паэты – пра свабоду – на «Сва-  
боде» – дзеля свабоды.

## Анкета

**Шаноўныя чытачы!**

Рэдакцыя «Навінаў БНФ» падводзіць вынікі працы ў мінулым годзе.

Мы высока цэнім вашую ўвагу да газэты і шчыра дзякуем усім, хто чытаў нас, пісаў нам, адным словам, ня быў абыякавы да нашае працы. Мы працуем дзеля вас і будучыні, і нам важныя вашыя меркаваньні і заўвагі. Таму сёньня рэдакцыя пропануе вашай увазе анкету «Навінаў БНФ». Будзем шчыра ўдзячныя кожнаму, хто запоўніць яе і дашле на адрес: 220005, Менск, вул. Варвашэні, 8, з пазнакай «для «Навінаў БНФ».

Рэдакцыя

### Анкета «Навінаў БНФ»

#### Узрост:

- да 18
- 18-25
- 25-40
- 40-55
- старэй за 55

#### Адукацыя:

- н/сярэдня
- сярэдня
- с/спэцыяльная
- н/вышэйшая
- вышэйшая

Спэцыяльнасць \_\_\_\_\_

Прафесія (пасада) \_\_\_\_\_

#### Да якой з сацыяльных групаў Вы належыце:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> беспрацоўны       | <input type="checkbox"/> рабочы (-ая)               |
| <input type="checkbox"/> студэнт (-ка)     | <input type="checkbox"/> службовец (-оўца)          |
| <input type="checkbox"/> навуковец (-оўца) | <input type="checkbox"/> замежны погляд на Беларусь |
| <input type="checkbox"/> маю ўласны бізнес | <input type="checkbox"/> іншае                      |
| <input type="checkbox"/> на пенсіі         |   |

#### Як даўно Вы чытаеце «Навіны БНФ»?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> менш за месяц                                | <input type="checkbox"/> 1-3 месяца       |
| <input type="checkbox"/> паўгады                                      | <input type="checkbox"/> больш за паўгады |
| <input type="checkbox"/> сачу за газэтай ад самага пачатку яе выданья |   |

#### Апніце, як зьмяніўся зынешні выгляд і зъмест газэты за апошнія паўгады:

- у станоўчы бок
- у адмоўны бок
- нічога не зьмянілася

іншае

#### Наколькі «Навіны БНФ»

#### задавальняе вашыя чаканьні?

a)

- цалкам задавальнае ў інфармацыйным пляне
- часткова задавальнае ў інфармацыйным пляне
- цалкам не задавальняе

b)

- цалкам задавальнае ў пляне аналітыкі
- часткова задавальнае ў пляне аналітыкі
- цалкам не задавальняе

#### Матэрываля на якія тэмы Вам найбольш цікава чытаць?

(пазначце, калі ласка, падрабязна ці па рубрыках)

#### Якія публікацыі Вы пакідаеце па-за ўвагай?

(пазначце, калі ласка, прычыны)

#### Колькі чалавек з кола Вашых знаёмых і блізкіх чытае асобнік газэты?

- адзін
- 2-3
- 4 і болей

#### Якія тэмы, на Ваш погляд, павінны асьвятляцца больш шырока?

#### Якія новыя тэмы і рубрыкі

#### Вы хацелі б пабачыць ў нашай газэце ў новым годзе?

- |   |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> палітыка                   | <input type="checkbox"/> эканоміка | <input type="checkbox"/> аналітыка |
| <input type="checkbox"/> рэгіянальныя навіны        | <input type="checkbox"/> культура  |                                    |
| <input type="checkbox"/> навіны з дыяспары          |                                    |                                    |
| <input type="checkbox"/> замежны погляд на Беларусь |                                    |                                    |
| <input type="checkbox"/> іншае                      |                                    |                                    |

(калі у Вас ёсьць уласныя меркаваньні і прапановы, мы будзем ўдзячныя за іх выказваньне)

Шырая вітанне Вас з Калядамі і Новым годам!

Будзем разам у новым стагодзьдзі!



**Навіны**  
БНФ «АДРАДЖЭНЬНЕ»

№ 16 (33), 26 сіння 2000 г., наклад 299 асобнікаў  
Распаўсюджваецца бясплатна на правох нут-

У нумары скарыстаная выява Пагоні з тытульнага аркуша Статута Вялікага Княства Пітоўскага 1588 г.

Адрас для пістраваньня: 220006, Менск, а/c 27, тэл. 284-50-12

E-mail: bnf@journalist.com

в.а. рэдактара Віктар Івашкевіч  
рэдактар нумару Аляксей Шэін

У нумары выкарыстаныя  
фотаздымкі Irex/ProMedia